



Аб выніках XVIII рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры»

11 мая 2010 г. былі падведзены вынікі XVIII рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры» за 2009 г. (Загад аб узнагароджанні пераможцаў конкурсу быў апублікованы ў папярэднім нумары часопіса). Конкурсныя работы разглядаліся кампетэнтным журы, у склад якога ўваходзілі: старшыня – Стружэцкі Т.І., намеснік міністра культуры Рэспублікі Беларусь; намеснік старшыні – Шэвялёў У.М., начальнік упраўлення ўстаноў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь; сакратар журы – Гамеза Г.А., галоўны спецыяліст упраўлення ўстаноў культуры і народнай творчасці Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь; члены журы: Кірухіна Л.Г., намеснік дырэктара па навуковай работе і сувязях з грамадскасцю Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі; Краўчонак Т.П., галоўны спецыяліст упраўлення культуры Мінскага абласнога выканацкама; Машканцева І.П., галоўны спецыяліст упраўлення культуры Гродзенскага абласнога выканацкама; Дуброва В.П., дырэктор Гомельскай абласнай універсальнай бібліятэкі імя У.І. Леніна; Чуева Н.С., дырэктор Мінскай абласнай бібліятэкі імя А.С. Пушкіна, старшыня Беларускай бібліятэчнай асацыяцыі; Кубышкіна А.В., дырэктор Цэнтралізаванай сістэмы дзяржаўных публічных бібліятэк г. Мінска; Швед Т.А., дырэктор Цэнтралізаванай сістэмы дзіцячых бібліятэк г. Мінска; Алейнік М.Г., загадчыца навукова-даследчага аддзела бібліятэка-знаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.


У конкурсе прынялі ўдзел 49 бібліятэк: 2 абласныя, 13 цэнтральных, 34 бібліятэкі-філіялы, у тым ліку 22 сельскія і 10 дзіцячых бібліятэк. Трэба адзначыць, што ў парынні з мінулымі гадамі ў гэтым годзе дзіцячыя бібліятэкі былі прадстаўлены большай колькасцю ўдзельнікаў.

Найбольшую цікавасць да конкурсу прайвілі бібліятэкі Мінскай вобласці (15). Брэсцкая, Гродзенская і Магілёўская вобласці прадставілі па 7 работ, Гомельская вобласць – 5, Віцебская вобласць і ДУ «Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк г. Мінска» – па 4 конкурсныя работы.



Больш паловы работ было прадстаўлена ў наўіцаі «За пошукавую і даследчую працу». Па выніках конкурсу першая прэмія была прысуджана

ДУ «Віцебская абласная бібліятэка імя У.І. Леніна» (дырэктар Сёмкін А.І.) за гістарычны нарыс «Віцебскай абласной бібліятэцы імя У.І. Леніна 80 гадоў». Члены журы адзначылі высокі навуковы ўзровень работы,

глыбіню і дакладнасць праведзенага даследавання. Работа была адзначана як найбольш поўна адпавядайчая патрабаванням да афармлення навукава-пошукавых работ. Матэрыял выдання згрупаваны ў храналагічна-тэматычным парадку і прадстаўлены ў трох асноўных раздзелах. Выданне аснашчана даведачным апаратам, які ўключае храналогію гісторыі Віцебскай абласной бібліятэкі, пералік выкарыстаных крыніц, спасылкі, спісі скрачэнняў, імянны паказальник, дадатак, у якім прадстаўлены матэрыялы перыядычнага друку пра абласную бібліятэку, а таксама спіс бібліятэчных работнікаў, якіх ў розныя гады працавалі ў бібліятэцы. Сярод сельскіх бібліятэк **першую прэмію** ў гэтай наўіцаі атрымала Даўгінаўская сельская бібліятэка сеткі публічных бібліятэк Вілейскага раёна Мінскай вобласці (загадчык Юркевіч А.А.). Супрацоўнікі бібліятэкі ажыццяўлі значную работу па пошуку, вывучэнню і аналітычнай апрацоўцы вялікай



колькасці разнастайных крыніц, якія тычацца гісторыі вілейскага краю. На аснове здзейсненай навукава-пошукавай работы быў падрыхтаваны гістарычны нарыс «Каб людзі ведалі...». Заслугоўвае ўвагі мастацкае афармленне работы. Матэрыял суправаджаецца фотаздымкамі, архіўнымі дакументамі і, што вельмі значна, спісам выкарыстаных крыніц. **Другая прэмія** была прысуджана Іёўскай цэнтральнай раённай бібліятэцы Гродзенскай вобласці (дырэктор Мірончык С.А.). Работа ўключае значны комплекс матэрыялаў і документаў па гісторыі г. Іё. Матэрыял сабраны падчас скрупулёзнай даследча-пошукавай работы, аўктыўна адлюстроўвае ўсе гістарычныя этапы ў развіцці г. Іё і згрупаваны па раздзелах. Работа ўключае архіўныя дакументы, фотаздымкі, публікацыі з перыядычных выданняў. Матэрыял пададзены ў захапляльнай форме і выклікае несумненны інтарэс у чытачоў, але ў цэлым мае недахопы ў афармленні, што і не дало магчымасці прысудзіць работе больш высокі месца. Увагі заслугоўвае і работа Холмецкай сельскай бібліятэкі сеткі публічных бібліятэк Рэчыцкага раёна Гомельской вобласці (бібліятэкар Шыкла Т.М.),





здымкамі, успамінамі землякоў. **Трэцяя прэмія** ў гэтай намінацыі была прысуджана Бярэзінскай цэнтральнай раённай бібліятэцы Мінскай вобласці (метадыст Маеўская Н.М.). Праца ўключае летапіс «Холмеч: старажытны і малады» падрыхтаваны да ўдзелу ў конкурсе, таксама суправаджаеца архіўнымі матэрыяламі і дакументамі, унікальнымі фота- тасама звестак з даведачных выданняў, артыкулаў з кніг і перыядычных выданняў работу ўключае і некаторыя элементы даведачна-пошукавага апарату: спіс бібліятэк на пачатак цэнтралізацыі, дасце дзеянасці дырэктараў ЦБС. Сярод сельскіх бібліятэк **трэцяй прэмій** адзначана Сялецкая сельская бібліятэка сеткі публічных бібліятэк Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці (бібліятэкар Філатава А.І.). Пры бібліятэцы створана краязнаўчая гасцёўня, удзельнікі якой вывучаюць гісторыю сваёй вёскі. На аснове сабраных матэрыялаў яны з дапамогай бібліятэкара распрацавалі краязнаўчую экспедыцыю «Наш Сялец: вядомы і невядомы», матэрыялы якой і былі прадстаўлены на конкурс.

У намінацыі «За значны ўклад у выхаваўчую работу з падрастаючым пакаленнем» першую прэмію атрымала Лельчицкая раённая дзіцячая бібліятэка сеткі публічных бібліятэк Лельчицкага раёна Гомельскай вобласці (бібліятэкар Ляхавец А.А.) за распрацоўку і рэалізацыю праграмы па патрыятычному выхаванню дзяцей і падлеткаў «Вяртанне да вытокаў» (2009–2010 гг.).

Праграма рэалізуецца сродкамі інфармацыйных тэхналогій і садзейнічае распаўсюджванню інфармацыйнай культуры. У рамках праграмы ў бібліятэцы працуе школа камп'ютарнай пісьменнасці «З камп'ютарам на «ты», якая і была прадстаўлена на конкурс. Таксама былі прадстаўлены матэрыялы краязнаўчага падарожжа па вёсках Лельчицкага раёна «Каб любіць свой край, трэба перш за ўсё яго ведаць». Безумоўнай вартасцю работы з'яўляецца то, што бібліятэка здолела дакладна прадставіць вынікі рэалізацыі праграмы. Члены журы адзначылі відавочнасць планавай і сістэматычнай работы Лельчицкай раённай дзіцячай бібліятэкі па патрыятычнаму выхаванню дзяцей і падлеткаў. Сярод сельскіх бібліятэк **першая**



бібліятэцы працуе школа камп'ютарнай пісьменнасці «З камп'ютарам на «ты», якая і была прадстаўлена на конкурс. Таксама былі прадстаўлены матэрыялы краязнаўчага падарожжа па вёсках Лельчицкага раёна «Каб любіць свой край, трэба перш за ўсё яго ведаць». Безумоўнай вартасцю работы з'яўляецца то, што бібліятэка здолела дакладна прадставіць вынікі рэалізацыі праграмы. Члены журы адзначылі відавочнасць планавай і сістэматычнай работы Лельчицкай раённай дзіцячай бібліятэкі па патрыятычнаму выхаванню дзяцей і падлеткаў. Сярод сельскіх бібліятэк **першая**

прэмія

была прысуджана Навалукскай сельскай бібліятэцы сеткі публічных бібліятэк Жлобінскага раёна Гомельскай вобласці (бібліятэкар Лобан Н.І.), якая ажыццяўляе значную работу па папулярызацыі краязнаўства, працуе па доўгатэрміновай мэтавай праграме «У гісторыі сваё багацце» (2007–2011 гг.). У бібліятэцы створаны этнографічны куток, які сёння налічвае больш за сотню экспанатаў. Тут юныя чытачы маюць магчымасць пазнаёміцца з прыладамі працы хатняга быту нашых продкаў. Сярод экспанатаў ёсць рэчы, якія знаходзіліся ва ўжытку ў канцы XIX – пачатку XX ст. На аснове сабраных матэрыялаў у бібліятэцы распрацавана экспкурсія ў далёкае мінулае для дзяцей сярэдняга ўзросту «Калі хочаш ведаць край – у бібліятэку завітай», ажыццяўляюцца тэатралізаваныя абрэды, сцэнарыі якіх увайшлі ў матэрыялы, прадстаўленыя да разгляду журы. **Другую прэмію** атрымала Астрынскае гарпасялковая дзіцячая бібліятэка сеткі публічных бібліятэк Шчучынскага раёна Гродзенскай вобласці (загадчык Сцяпанчанка Г.А.). Пры бібліятэцы створана аматарскае аб'яднанне «Клуб неабываючых матуль», якое сабрала жанчын, што жывуць інтэрсамі сваіх дзяцей, вывучаюць разам з імі родны край, падарожнічаюць, адзначаюць святы. Сярод сямей большасць складаюць тыя, што выхоўваюць прыёмных дзяцей. Самыя адметныя моманты з жыцця клуба адлюстраваны ў маляўнічым альбоме, дзе шмат фотаздымкаў, цікавых записаў і вершаваных прысвячэнняў. **Другая прэмія** была прысуджана і Бялыніцкай дзіцячай бібліятэцы-філіялу сеткі публічных бібліятек Бялыніцкага раёна Магілёўскай вобласці (загадчык Лычкоўская Л.В.).

Тут рэалізуецца мэтавая бібліятэчная праграма «Читающие дети – умнее всех на свете» (2008–2010 гг.), а таксама працуе патрыятычны клуб «Бацькаўшчына», удзельнікі якога сабралі аформілі матэрыялы аб удзеле бялынічан у Вялікай Айчыннай вайне: летапісы памяці «Алея герояў», «Ніхто не забыты – нішто не забыта», «Вечны агонь пажэй», прысвечаныя 65-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашистскіх захопнікаў. **Трэцяя прэмія** ў гэтай намінацыі была прысуджана дзіцячай бібліятэцы № 6 – філіялу ДУ «Цэнтралізаваная сістэма дзіцячых бібліятэк г. Мінска» (загадчык Патук Т.А.). У сваёй работе калектыву бібліятэкі вылучае некалькі патрыятычных напрамкаў. Па іх створаны доўгатэрміновыя праграмы, якія паспяхова рэалізуюцца. Пры дзіцячай бібліятэцы № 6 працуе тэатр «Пацешка». Журы адзначыла плённую дзеянасць бібліятэкі ў рамках праграмы «Бібліятэка – цэнтр адраджэння нацыянальнай культуры, літаратуры, народных традыцый і абрадаў чытачоў рэгіёна». У рэалізацыі праграмы



A фіцыйна

партнёрамі бібліятэкі з'яўляюцца Саюз пісьменнікаў Рэспублікі Беларусь, музей Янкі Купалы, Якуба Коласа. Сярод сельскіх бібліятэк **трэцяя прэмія** прысуджана Цімкавіцкай сельскай бібліятэцы сеткі публічных бібліятэк Капыльскага раёна Мінскай вобласці (загадчык Рудэнка Н.І.). У бібліятэцы распрацавана і рэалізоўваецца мэтавая выхаваўча-патрыятычная праграма «Я раскажу табе пра дзіёны край, што мне свяцей усіх святынь у сэрцы...» і выхаваўчы проект «Каб любіць свой край, трэба перш за ўсё яго ведаць». На конкурс быў прадстаўлены матэрыялы, якія апавядоўваюць аб асобных падзеях з гісторыі вёскі Цімкавічы – адным з цікавых і самабытных куточкаў Капыльшчыны, а таксама аб знакамітых земляках, такіх як класік беларускай літаратуры Кузьма Чорны і інш.



На жаль, адсутнічала канкурэнцыя ў намінацыі **«За навацыі ў галіне бібліятэчнай справы»**. І такая сітуацыя складваеца апошнім часам з году ў год, што не можа не выклікаць здзіўлення адсутнасцю належнай актыўнасці бібліятэк у гэтым напрамку. Да ўдзелу ў чарговым XVIII рэспубліканскім конкурсе ў гэтай намінацыі была прадстаўлена толькі работа Слуцкай цэнтральнай раённай бібліятэкі Мінскай вобласці (дырэктар Гурыновіч Л.В.), якой і была прысуджана **першая прэмія**. Работа складаеца з дзвюх частак:

рэкламна-інфармацыйнае выданне аб дзейнасці Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэкі і віртуальнае падарожжа па роднаму гораду – электронная презентация «Сем цудаў Слуцка», якая выканана з дапамогай презентацыйнай пра-



граммы Power Point, праілюстравана якіснымі фотаздымкамі, графічнымі работамі, агучана сучаснай беларускай музыкай. Выданне поўнасцю дасягае пастаўленых задач: знаёміць з выдатнымі помнікамі матэрыяльнай і духоўнай культуры Слуцка, садзейнічае выхаванню патрыятызму, нацыянальнай свядомасці, выклікае цікавасць да даследчай работы ў краязнаўчым напрамку. Увагі заслугоўваюць і эстэтычныя вартасці работы: выданні выкананы ў адзінім стылі, з добрым густам. Члены журы адзначылі высокі ўзровень як наўковай складаючай гэтай работы, так і мастацкага афармлення.

У рамках конкурсу была заахвачана Цэнтральная гарадская бібліятэка імя К. Маркса г. Магілёва (дырэктар Краўчанка Г.І.), якая актыўна займаецца праектнай дзейнасцю ў галіне краязнаўства. Яе краязнаўчы праект «Мы гэтым горадам зачараваныя...» – доўгатэрміновы праект. У выніку яго рэалізацыі распрацаваны матэрыялы па наступных напрамках: «10 творцаў магілёўскай гісторыі», «7 цудаў архітэктуры Магілёва», «7 цудаў прыроды зямлі Магілёўскай».

Заахвочвальная прэмія прысуджана таксама Дастоеўскай сельскай бібліятэцы сеткі публічных бібліятэк Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці (бібліятэкар Бурак Н.А.), якая вядзе актыўную работу па духоўна-маральному выхаванню чытачоў ва ўмовах бібліятэкі, папулярызацыі народнай спадчыны, прымае ўдзел у арганізацыі Дастаеўскіх чытанняў. Матэрыялы па гэтых напрамках работы, аб'яднаныя дэвізам «І свет духоўнасці не гасне», быў прадстаўлены на конкурс.

Пераможцы конкурсу ўзнагароджаны ў адпаведнасці з загадам Міністэрства культуры № 106 ад 21 чэрвеня 2010 г. «Аб выніках XVIII рэспубліканскага конкурсу “Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры”».

Увогуле трэба адзначыць, што на працягу года плённа папрацавалі як калектывы бібліятэк, так і асабіста бібліятэчныя работнікі. Аднак не заўсёды прадстаўленыя на конкурс работы адпавядалі яго ўмовам, якія вызначаны ў Інструкцыі аб парадку правядзення Рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры». Па-першае, хацела ся б напомніць паважаным удзельнікам, што пры афармленні работ пажадана ўжываць родную мову як адну з асноўных складальнікаў нацыянальнай культуры. Наогул, больш за ўсё заўваг да конкурсных работ тычыцца менавіта іх афармлення. Шкада, калі выкананішы даволі значны аўтаматичны пошукаўчы работы або ажыццявішы разнастайныя і цікавыя мерапрыемствы па рэалізацыі выхаваўчай дзейнасці, бібліятэкі не змаглі прадставіць іх на конкурс у належным выглядзе.

Пры выкарыстанні ў работах, прадстаўляемых у намінацыю «За пошукаўчую і даследчую працу», дакументаў і матэрыялаў з дзяржаўных архіваў неабходна ўказваць іх месца знаходжанне (назву дзяржаўнага архіва, нумар фонду, волісу, справы, лістоў), дакументы з асабістых архіваў павінны быць таксама пазначаны «з архіва ўладальніка документаў», абавязкова ўказвацца выкарыстаныя друкаваныя крыніцы. Значна павышае вартасць работ наўковая-даследчыя апарат, абавязковым для якога з'яўляецца спіс усіх выкарыстаных у пошукаўчай работе крыніц. Адсутнасць спасылак на першакрыніцы значна зніжае вартасць конкурсных работ.

У многіх работах адсутнічала структура творчай працы, паўната і лагічная паслядоўнасць, некаторыя работы складаліся з асобных разрозненных сцэнарыяў, буклетаў фотаздымкаў і г. д. пры адсутнасці аналітычнай даведкі аб работе бібліятэкі, што значна ўскладняла работу журы.

Аднак нягледзячы на ўсе вышэйпералічаныя хібы ў афармленні конкурсных работ, прыемна тое, што ўдзельнікі конкурсу не перастаюць здзіўляць сваім творчым падыходам да папулярызацыі нацыянальнай культуры. А гэта значыць, што конкурс будзе працягвацца, і яго вынікі будуць прыносіць свой плён не толькі пераможцам, але і краязнаўцам, наўкоўцам, педагогам, студэнтам, школьнікам, супрацоўнікам турыстычных арганізацый і ўсім тым, хто не абыякавы да гісторыі і культуры роднага краю.